

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

ПЛАТА З

На 1 м-ц 90 к.; на 3 м-цы—2 р. 60 к.;
на 6 м-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.
Зымена адпрау: мяцоўлага—10 к., інша-
гараднігага—20 кал.

За раздады новла
50 кал. Ін
Паспорд тэкт
Пры шматлікові
Згодна пасл. Сі
Бірзца зльвек

Падпісана і абвесты прымаючы: У Гал. Канторы газ. «Звязда»—г. Менск, вінч.
(Стрэчі пашерх) за 9 гадз. ранін да 3-го гадз. дні.
У аруговавых горадах—у адпрау.

Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. інфармаціях.

ЭДАКЦІЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

Університетская Набережная
Фундамент, Бібліотеке Лев
Університета
Февр-дек.

/ЗВ.1./

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.



Рэдакцыя і галоўн. кантора

СЕРАДА, 9 МАЯ

1928 г.

№ 105 (2912)

Кошт асобнага нумара ўсёды 5 коп.

Год выдання дванаццаты.

ПАМЁР Алесь Зымітравіч Цурупа

СІМФЭРОПАЛЬ, 8. Сёння ў 4 г.
18 хв. у Мухалатке памёр намеснік стар-
шыні Саўніркому СССР т. Цурупа. Съмерць
паспелавала ад палірушу сэрца пры
зывах запалення лёгкіх.

Акруговы камітэт і акруговая кан-
трольная камісія ЎсекП(б) у тэлеграме
на імя ЦК ЎсекП(б) выказваюць спачу-
ванье з поваду съмерці старэйшага баль-
шавіка, актыўнага працоўніка партыі, вер-
нага саратніка ленінскае кагорты.

СПАЧУВАНЬНЕ ЦВК і СНК РСФСР

МАСКВА, 8. Прэзыдыум Усерасійскага Цэнтральнага Выканайчага Камітэту з глыбокім жалем паведамляе
аб съмерці аднаго з старэй-
шых члену рабоча-сялян-
скага ўраду і нязменнага
члена Усерасійскага Цэн-
тральнага Выканайчага Ка-
мітэту т. Цурупы Алесь
Зымітравіч, якая надышла
8 мая.

Прэзыдыум Цэнтральнага
Выканайчага Камітэту вы-
казвае шчырае спачуванье
стрымлівага т. Цурупу.

Алесь Зымітравіч з поваду
гора, што здарылася з ёю.

МАСКВА, 8. Савет На-
родных Камісараў РСФСР
выказвае свой глыбокі жаль
з поваду бясчаснага канчыны
намесніка старшыні Саў-
ніркому Саюзу ССР т. Алесь
Зымітравіч, якая надышла

8 мая.

Прэзыдыум Цэнтральнага
Выканайчага Камітэту вы-
казвае шчырае спачуванье
стрымлівага т. Цурупу.

Паведамлењне ўраду СССР

МАСКВА, 8. Ва ўрадавым паве-
дамлењне аб съмерці т. Цурупы
гаворыцца:

«У начы з 7 на 8 мая ў 4 г.
18 хв. раніцы ў Крыме ў дому ЦВК
СССР ад палірушу сэрца памёр
член прэзыдыума ЦВК СССР, нам.
старшыні СНК і СП і А СССР Алесь
Зымітравіч Цурупа.

Працоўнія СССР гублюць у яго
асобе самага выдатнага дзеяча
ўраду, кіраўніка гаспадарчым жыць-
цём краю, які ўсё сваё жыцьцё
аддаў абароне інтэрсаў рабоча-
сялянскага.

Шырокі дзяржаўны разум, вы-
ключочна працадольнасць, уменне
уніцаў ва ўсе дзяялі ножнага дзяр-
жаўнага мерапрыемства, цвёрдас-
толя імі ў прэзыдэнтскім посту
з'яўляюцца ў этім члене.

Этім лясоўці ён правіў у пер-
шыя гады прэзідэнці на базавай па-
садзе НІ Харчавання, якімна працују-
чы ў этіх гады цяжкае баражы-
бічныя над стварэннем матэр-
нальных предпрыемстваў для перамогі
Чырвонай арміі над ворагамі пра-
цоўных. І гэтая якасць ён за-
хаваў таксама і ў першым баражы-
бічным гаспадарчым аднаўленні краю
на пасадзе нам. старшыні СНК
СССР і СП і А.

Хвароба і гады цяжкае лясоўні-
чай працы не маглі пашкодзіць яму
у яго творчай рэвалюцыйнай працы.
Працоўнія СССР падзяляюць з урада-
м горач з поваду гэтага цяжкага

стрымлівага т. Цурупу.



Алесь Зымітравіч Цурупа на-
радзіўся ў 1870 годзе. Атрымаў се-
реднюю беларускую гаспадарчую спе-
цыялізацію і ў 1917 годзе працаваў, як
старатыстык і агроном. Рэзюмі-
нуючы гэты пачатковы перыяд, ён го-
доў, а ў 1938 годзе ўвёшоў у
Уфимскую арганізацыю РСФРР.

Партыйную працу вёў ўлоўным
чынам у Уфе. У 1931 годзе быў
членам партыйнага камітэту ў
Харнаве, а потым вёў агітацыйную
прапагандыстическую працу у Челе і з
1905 году ў Уфе. За рэзюмі-
нуючы працу падпадаў неаднократно
рэпрэсіям па спраках маскоўскіх ар-
ганізацій. У турмах сядзеў агу-
лам 1 год, у ссыльны ў 3 гады.

Пасля лятаўскай рэвалюцыйнай пра-
цавы у Уфе на пасадзе гарадзішні
губпрэзідэнту. У часе Каstryчніка-
вай рэвалюцыйнай працы быў членам Вен-
на-Рэвалюцыйнага Камітэту ў Уфе.
З пачатку 1918 году быў аднім

ЦК КП(б)Б—ЦК ЎсекП(б)

ЦК КП(б)Б выказвае глы-
бокі жаль з поваду съмерці
Алесь Зымітравіча Цурупы.

Партыя і рабочая кляса
БССР захаваюць памяць аб
тав. Цурупе, які ён быў таленаві-
тальным арганізаторам і кіраўні-
ку гаспадаркі СССР.

ЦК Камуністычнай Партыі
(бальшавікоў) Беларусі.

Арганізацыя па- хаванья

МАСКВА, 8. Прэзыдыум ЦВК СССР
вастаўляе:

Для арганізацыі пахаваньня т. Цу-
рупы ўтварыцца камісію з прэдстаў-
нікамі ЦВК СССР, ЦВК РСФСР, СНК
СССР, СНК РСФСР і Маскоўскага са-
вету ў наступным складзе: старшыні
Рудзутак, члены: Бруханав, Гардзевіч,
Енунідзе, Алісеў, Кісялевіч, Кржи-
жаноўскі, Лашава і Мірошнікі.

на працу ў Маскву ў якасці на-
роднага камісара харчавання.
Пазылі лінвідцы НКПРДу, перай-
шоў на працу ў РСФСР, а ў 1923 годзе
быў назначаны нам. старшыні
СНК СССР.

Найбліжын звяліваўся членам ЦК
ЎсекП(б).

Ад ЦК КП(б)Б

Памёр член Цэнтральнага
Камітэту ЎсекП(б), намес-
нік старшыні Савету Народ-
ных Камісараў СП і А СССР,
адзін з старэйшых баль-
шавікоў, тав. Алесь Зымітравіч
Цурупа.

Наша партыя са съмерцю
А. З. Цурупы паняслася новую
цяжкую страту. А. З. Цу-
рупа быў адзін з лепшых і
найбольш таленавітых арганізатораў
савецкага ўлады, у працягу ўсіх год рэвалю-
цыі ён стаяў на самых
цяжкіх і адказных пасадах.
У найбольш цяжкіх для пра-
цоўных мас СССР гады А.
З. Цурупа стаяў на чале Наро-
днага Камісарыту Харчавані-
я.

Яшчэ пры Леніне Алесь
Зымітравіч быў назначаны на-
меснікам старшыні Савету
Народных Камісараў, як чалавек
з калёсальным арганізаци-
чным, гаспадарчым і
палітычным вопытам, як чалавек
з рэдкім веданьнем
економікі СССР. Уся наша

партия, рабочая кляса і
шырокія масы сялянства вы-
сока ціняць заслугі А. З.
Цурупы, уся наша партыя
мае глыбокую любоў да

свайго старэйшага члена—
Алесь Зымітравіча Цурупы.
Камуністычнай Партыі(б)
Беларусі, разам з шырокімі
масамі працоўных у дэсні
съмерці Алесь Зымітравіча
глыбока адчувае жаль з пры-
чыны гэтага цяжкага страты.

Працоўныя масы Беларусі
схіляюць свае голавы перад
астанкамі свайго кіраўніка.
ЦК КП(б) Беларусі.

8 мая 1928 г.

Сав. Нар. Камісараў СССР

Урад і працоўныя масы
БССР глыбока сумуюць з пры-
чыны блескай съмерці ад-
наго з самых старых баль-
шавікоў ленінца, члена ЦК
ЎсекП(б) і нам. старшыні
СНК і СП і А СССР Алесь
Зымітравіча Цурупы.

Працоўныя масы СССР
страйлі ў асобе Алесь
Зымітравіча Цурупы адна-
го з лепшых і таленавітых
арганізатораў савецкага ла-
ду і сацыялістычнага буд-
аўніцтва.

Рабочая кляса і працоў-
ніцаў сялянства БССР за-
хаваюць лепшую памяць аб
старым бальшавіку Алесю
Зымітравічу Цурупе.

Старшыні СНК БССР
ГАЛАДЗЕД.

Справа шахцінскіх шкоднікаў

Съледствам выкрыт поўны малюнак контр-рэвалюцыйнай дзейнасці змоўшчынай.—
Працавалі па дырэктывах былых гаспадароў і за гроши з-за граніцы.—Арганізацыйны
цэнтры змовы ў Маскве і Харкаве.—Да суду прыцягнуты толькі галоўныя кіраўнікі ў ліку
53 асоб, сярод іх 3 нямецкія падданыя: 1 інжынэр і 2 манцёры.—Нямецкая фірма служыла
сродкам сувязі з загранічнаю контр-рэвалюцыяй.

НА ПРАЦЭСЕ „ГРАМАДЫ“ Прамова пракурора

«Моладасць у жыцьці чалавека
самая шчасливая парадок. Моладасць
заклікае на толькі да жыцьця ін-
шыя дзіўдзіма, але таксама цалыя на-
цыні. Блескенца моладай тая частка
населеніцтва, якая жыве на па-
ноўні-Чытодніках нашых акраінах і
гаворыць на «тутэйшай» мове. Га-
ты народ толькі пачынае жыць.
Ін ставіць толькі першыя кроі.
Ішча певідома, як фармуецца ага-

зроблены арышты дэпутатаў Гра-
мады 15 студзеня на падставе ма-
тар'ялаў, быў арыштаваны таксама
дэпутат НПХ Галавач. Пракурор
спыніцца на аналізе лэзунгу ра-
боча-сялянскага і сілазск-рабоча-
гуральнага. Па думцы пракурора
відомы лэзунг—толькі агітаци-
ялы, каварныя методы. 5 каліграс-
зімінца таксама памылавіліх
вытваральнікі, прычым нацыянальнае
таксама таксама неадходна выка-

бларускай думкай,—кожа залей
пракурор,—мае сваё мінудзе. Гра-
мада таксама лічыць сябе ў пэ-
рвой ступені выратоўніцай белару-
скага руху. Таму я хацеў бы іспы-
ніцца на гэтцы пытанні хоць-бы
коратка.

Пракурор пераходзіць да пытан-
ня ўраду Ластоўскага. Атосьць Лу-
кевіч іде разам з Ластоўскім. У
кватро салітарах ўладаваў агве-

після відходом військ
так із узникою арганізації
білі указаниі, атрычаны івжи-
нарамі на параде бывших капаль-
нія уласынкау і шкільнау, які
здбалися у початку 1929 году ?
Ростове-на-Доне. Пасьля занепіція
чирвоною войскам Ростова і кап-
чаковою виезду прамислоуцау за
гравіцу, інжинері правилі п'яту
да звороту на пакінутыя руднікі,
куди іх ахвотна запрашалі нова-
тіва, як вільноземельні підприємства з
угольной прамисловасью. Ва Ула-
саускім раёне было некалькі заво-
дау, які мелі веиннае значенье.
Членамі арганізації усе гэтые за-
воды, шляхах разборкі махавізмау
і іншымі сроткамі, былі выведены
з строю і бязьдзейнічаюць дагатуль.
Уся гета «работа» камізісава лася
регулярна пэнсій і адначасовыми
гунагародамі, які атрымлівалі чле-
ны групы.

Харкаў быў цэнтрам організацый

Далейша съледства ирвяло да устана ўсеньня як цэнтру, так і краініц фінансаваньня. Цэнтрам

Методы „просы“ ШКОДА-ЖИДУ

Разгадаєтесь паміж імі були толькі у питанні аб методах виканання гатых дырзатыў: ты, што разъяслявалі на білзкую перамогу інтервенцыі. Імкнуліся да захавання капацітыв і аbstалівання; та, што сумніваліся у білзікіх посьпехах белых—імкнуліся да захавання недатыкальнасці нетраў, лічачы, што лепшым сродкам для гэтага зьяўляецца затапленне канальняў. Так, напрыклад, абвівачаны Бабенка яшчэ ўвесень 1921 году прадзімерана затопіў чыянную канальню № 2 бывой Нова-Азоў.

Дзеля звароту капольня ў б. улусьнікам

што Нова-Азубская капальня са-
прауды затоплена была па иго за-
гаду і што гэта мерапрыемства бы-
ло зроблена з яўна школьнай ме-
тад. Канчатковая стварылася костр-
ревалюцыйная арганізацыя на Да-
недка-Грушавскіх рудніках. У гэту
арганізацыю ўваходзілі: начальнікі
інжынер Беравоўскі, рабіны інжы-
нер Шаллун, галоўны інжынер Каз-
ганау, галоўны мэханік Башкін,
загадчыкі канальнячі, браты Кала-
дуб, Бабенка і інш.

Абвідавачаны іежынэр Матаў,
дакраінаючыся арганізацыі харкаў-
скага цэнтра, апавідае аб інструк-
цыі, атрыманай яй зміграваушага
у 1919 г. у Польшчу былога ка-
пальналасцініка і дырэктара Шчар-
бінаўскіх руднікі Дааржанчыка. У
агульным інструкцыя зводілася да
пасылкі інфармацыі аб канальнях
і да правядзення ў жыццё мерап-
рыемстваў, якія павінны былі за-
трымліваць рост здабычи вугалю і
рабіць познага ролу перашкоды

На гроши з-за граніць

Усе гэтых асобы за сваю шкодніцкую дзейнасць атрымлівалі грошовую узнагароду, якая атрымлівалася з-за гранічна крыніцы. Бавенка, напрыклад, паводле яго ўласных паказаній, атрымаў за сваю шкодніцкую работу на калькі № 2—9.000 руб.

Наколькі широка, була настій-
ливість «робота» арганізації її Да-
ніецько-Грушевським рабе і її фі-
нансування, съвѣдчать показанії
абвінцеванага інжынера Калганца-
ва: «Усяго за гэты час на патрэбы
шкодніцтва я атрымаў да 100.000
руб.». Другі падсудны інжынер Бе-
разовскі, які прац вейкі час загад-
ваў разъмеркаваньнем загранічных
грошай шкоднікам, у сваіх показаніях
зазначае: «Усяго за ўесь
час прац мене прайшло па патрэ-
бы арганізацыі юля 175.000 руб.
Асабіства я атрымаў на сваю ка-
рысць ад 15 да 20 тысяч руб-
лёў».

стувацца. У першу чаргу ад-
даділісі і пераасталоувалісі та-
кі капальні, аднауленьне якіх
штавала шмат гропай, замест
то, каб на новым месцы пра-
зднавць больш танныи капальні.
той-жа час распрадоўка новых
рысных вучасткау тармазілася
гучна шляхам затрымання разъ-
дак і закладкі новых капальнику
малакаштоўных вучастках. У
вікі ўсіх істых мерапрыемстваў
вінны былі выявіцца навыгод-
сць і перантабельнасць эксплі-
ацыі для Донвугаю і, ик нату-
ральны выхад адгэтуль, дэнцыя-
лізацыя і здача капальняу у
зяду, каванді або інш.

Б'ЕНО МАСКОУСКАГО ЦЭНТРУ

Такі центри утворилися у 1926 р., коли організація з'явила усю свою діяльність на території Узбекистану. Це було зроблено з метою підтримки відомих в Азії та за кордоном адвокатів, які виконують свій професійний обов'язок у сусідніх державах.

Пракурор пераходіць да хартарыстыкі білгучага палітычнага манту.

В разылок на інтэрвэнцыю

«Да ліку інших задач арганізації належала таксама выпрацоўка практычных плюсаў дзеянічання, вынадак магчымай інтарвэнцыі, сёвсе захаванья капітальнага адспіллецтвы, або наздварот — іх таплення, калі гэта было звязаным і капальні ў выпадку

Сотні тисяч страт на закупках заграждічного обстолівництва

Виключная на разъёмы разбирающая работа арганіаціі праведна ў галіне закупкі імпортнага абстайлізованія. Падсудны Казарынаў, будучы загадчыкам імпартнага а

з вайны з замежнымі дзяржавамі».

Задаваныне кіруючых пасод

Для больш насьпяховага выканання работ,—кака ў сваіх пачыннях ішчынар Магау,—і звычайна перш за ўсё ўжываша заходы таго, каб на найбольш адказны пасады, як маіх памоцнікаў Донвугалі, так і галоўных кірунікоў на мясцох паймадіся з сенак арганізацыі. Так стваралася серод шкоднікаў кіруючая ула.

аддзелу трасту Донвугаль, у часе свайго прафыўваньня ў Немеччыне ўвайшоў у склад в радам фірм аб выпадзе камісійных працентаў арганізацыі. Ад дэльюх піменціх фірм, пастаўшчыкоў трасту Донвугаль, Казарынау, паводле ўласнага паказання, атрымаў—ад адной 8 тыс. руб. і ад другой—7 тыс. марак. «Страты, якія панесены рэспубліцы,—вазначае падсудны Казарынау,—дзеянінамі арганізацыі ў справе імпарту дасагаюць сотні тысяч руб. і падпадобнае на таго, че-

выступу з іменем заместы рэвакцыйнага саланства. Хутка на місіі роднай земляробчай выстаўцы Масква быў арганізаваны Слясарскі Інтэрнацыонал. Прокурор харчаваны тарызуе выступленне Зіноўеву К. Цэткін на 1-м кангрэсе Слясарскага Інтэрнацыоналу, у якіх заклікалі да барацьбы за дыктатуру пралетарыату шляхам узброчнага паўстаньня. Неабходна реалізаваць думку, якая стварылася каля Слясарскага Інтэрнацыоналу Польшчы, а таксама на Захоўднікам Слясарскі Інтэрнацыонал звязаўляецца мірнай арганізацыяй з іншымі абліччы Слясарскага Інтэрнацыонала.

У далішнім, у праці съмдзтва вилілася, що сур'єзно питання шкодицтва збаговорваліся на обов'язках нарадах кіруючої групи. Завареніве праходіла надзви-

**Замежные фирмі плацілі шкод
нікам узмагороды**

Ініціаторами цієї ідеї були представники польської меншини, які відмінили відсутність польської мови в школах та вимогу вчитися на польській мові. Це було зроблено з метою підвищення рівня освіти та соціального статусу польської меншини.

(Працяг на 2-й старонцы).

канцы гаварыу у сваіх працах
депутат Тэлікевіч. Гэтны паства-
зовы Камінтарву прадвырашаюць
сацыяльную праграму грамеды.
Сьведка Бабіч, якога мы тут слу-
халі, і сьведка Гурын, якія не мог-
сюды прымісьці (глыбові ўздых) аб-
гэттым наам тут гаварылі.

— А то буу спаңкүсүнкәм, той пави-
нен быу весьңгі эттөю работу сарод
мас. Спаңаткы вядзе яе ИПХ, на
важна хто.—Тадаркесівің ці Ваяевзакі.
— Да, — көзін күйкіп, — Галымбай

іде дасканалая работа па арганізацый расколу «Вызваленныя». Потым арганізуецца Беларуская Грамада. Усё гэта робіцца пасьлядоўна, па загаду КПЗБ. Спачатку ствараюцца сапыядлістычныя фракцыі ў

вацыйнайных клубах, а потым Грамада. 26 чэрвеня адбыўся раскол не з прычыны рознасці тэм-параметаў, як гаварыў тут Багдановіч, а таму, што ў беларускім клубе дзеянічаюць ужо іншыя элемэнты накшталт Кахановіча, які ўжо ў Менск і павёў работу супротив Польшчы. Потым гэтыя элемэнты вышлі з нацыянальтай арганізацыі і стварылі агульны фронт. У гэты дзень Тарашкевіч, Рак-Міхайлоўскі і другія маніфэставалі сваё падпарядкованьне сваім новым гаспадарам. 26 чэрвеня камітэ-

свай падпарткаваньне сваім новым
гаспадаром. 26 чэрвеня камфрак-
цыя сойму разам з Грамадою і НПХ
уносець прапанову аб неадкладнай
канфіскацыі замель і перадачы іх
сялянскім камітэтам. Добра -усклі-
кае пракурор, — проста з Масквы.
— Мы бачым — кажа далей пракурор
— як маніфэстуюць камуністы, а
шатаць ў гэты час радуецца. Узві-
кае, так званы, блёк революцыйных
рабочых і сялян. Блёк гэты ідзе
не ў НПС, а супронь яе. Радуецца
дзяньтат Шапэль. Далей Шапэль ка-
жа: мы стаім зараз на чале гэтага ру-
дуецца. Абвішчаецца амністыя для
беларускіх эмігранцікіх дзеячу. У-
спаслужаныя дзеяці зварачаюцца
на лева самі. Чаркоў у сваій
кнізе «Савецкая Беларусь» хваліць
гэтых дзеячу і сказуле, што яны
шыра працујць для справы ад-
раджэння Савецкай Беларусі. Ша-
тан, па маёй думцы, радуецца, за-
яўляе пракурор. Уход перамог. Беларускі народ быў праданы. Ша-
тан зўлатаў серцам маладога ба-
рацьбіта Тарашкевіча, якога раней
так западашла вольская паэзія,
што раскітла буйным дъветам.

ху. Ісаирауды, сумненныя ўжо пама, які харектар гэтага блёку. У часопісі «Валька» выступае Тарашкевіч. Вось замест яго лёзунгау: «Революцыйны рабоча-сялянскі ўрад», «Досыць парламанцкае барацьбы», «Пойдем у масы, арганізуем 100-тысачную армію. «Незалежная Беларусь у саюзе з народамі, якія маюць Съведка тайны дарадца Ракоўскі, працягвае прокурор.—читаў менскую «Звязду», і апавядала нам, што па глумачных «Звяздах» польскі сойм прадастаўляе для Грамады толькі трибуну, з якой патрэбна наўучаны сялян, як рабіца рэвалюцыю.

Ці прауда гета? — пытае пракурор. Я спыннюся на асноўным пытанні аб адносінах Тарашкевіча да сойму. 16 ліпеня 1926 г. Тарашкевіч заявіў, што сяляне зразумелі ўсю ілюзорнасць парламан-

тальніе на пленуме у ліпені 1925
году. У кнізе аб Камінтарне,—пра-
цягае прокурор,—я знайшоў, што
на пленуме Камінтарну вирашалася
питальніе аб Польшчы, а, як наць-
вердаў Гурын, там было постаново-
лена, што Тарашкевіч будзе весьці
цюю работу. У жніўні 1925 г. ад-
былася канферэнцыя ў Данцигу.
Там старшынстваваў прадстаўнік
Камінтарну, імя якога я пакуль
што не пазываю.

цікавасьць грамадства да пра-
е прамову пранурора без
рачэння.

Справа шахтінскіх шкоднікаў

Прыкладам для гэтага можа служыць выпадак з непрыгоднымі ўрубаўшымі машынамі піемецкай фірмы «Кнап», з якой дагавор быў утвораны адным з члену арганізацыі інжынерам Гарлешкім. Гэтыя машыны былі прыняты, пакідзячы на пакінутую непрыгоднасць. За прыёмку гэтых машын старшина прызначанай камісіі, падсудны інжынер Кузьча атрымаў дзве з паловай тысячы руб. ад прадстаўніка фірмы. Піемецкі манцер, які працаў па установе гэтых машын, падсудны Батогевер, прызнаўся, што ён таксама даваў хабар загадчыку капітальному па загаду пасереднага свайго начальніка піемецкага інжынера Захольда і падпісаў акт аб прыгоднасці машын, які не здападае сапраўднасці.

Свядомы ўдзел піемецкіх фірмы ў контр-рэвалюцыйнай змове

На нарадзе ў расійскім адделе агаворваліся пытанні далейшай тэхнікі гэтых капітальстых арганізацій, аб'яднаніх і каардынаваных звязкамі. Першым пытаннем было пытанне аб фінансаванні, дзе ўжо становіца пакінутым штабам піемецкіх фірм. Як можа быць піемецкі сумніўня, што які-б пібылі матывы згады Блеймана, як прадстаўніка піемецкай фірмы А. Е. Г., на звязаныя вышэй адлічэніі, самы факт яго ўдзелу ў гэтай нарадзе даказан, а таксама і пакіданьне гаспадарчага будаўніцтва бальшавікоў шляхам установе добрых машын і што яны, наадварот, будуть тэрмініць гэтае будаўніцтва пастаўлюючы старых непрыгодных машын. Гэты факты пакідаюць асаблівую важнасць значэнне, калі іх разглядаць у вязкі з усёю дзеянісцю арганізацыі, якая была выкрыта ходам сследства. Шкодніцкая арганізацыя Донвугль-меса суўязь із толькі з аб'яднаніем бальшавікоў даеўскіх капітальніх у розных краінах, але і з радам піемецкіх фірм, якія запікаулены ў паказах па машынам і предметы абсталівання.

Стылія Суравікі з Загрніцію

У паказанных падсудных асабліва падкросілівеца сувязь з А. Е. Г. (піемецкая электрычнае кампанія), дзе працаў брат падсуднага па гэтай справе Башкіна — рускі эмігрант. Дыректарам гэтага адделу быў Блейман. У гэтым адделе адбылася, паводле паказанія падсуднага Казарынава, у сакавіку 1927 году нарада, на якой прысутнічалі прадстаўнікі старых узасыпкаў Даўржчыкі, дзе Башкін запікалаваў узяць пропанты з чужасеных пастаўшчыкаў трасту Донвуглю ў піемецкую арганізацыю. Праванова Башкіна, — паказае даўшы ўзел у гэтай нарадзе склад, што ён сам, Вагнер, інжы-

нер Ото і манцер Майер, маюць заставы на шкодніцкай працы і ён ўвядыць в мясоўшым арганізацыямі. Следствіем установлена, што манцер Майер, працуячы па установе турбіны на Уласаўскай рудні, даваў Башкіну падрабязны указаніні, якім чынам можна ўшкодзіць турбіну. Для ажыццяўлення шкодніцкай работы над турбінай Башкін атрымаў дзве з паловай тысячы руб. ад прадстаўніка фірмы. Піемецкі манцер, які працаў па установе гэтых машын, падсудны Батогевер, прызнаўся, што ён таксама даваў хабар загадчыку капітальному па загаду пасереднага свайго начальніка піемецкага інжынера Захольда і падпісаў акт аб прыгоднасці машын, які не здападае сапраўднасці.

Свядомы ўдзел піемецкіх фірмы ў контр-рэвалюцыйнай змове

На нарадзе ў расійскім адделе агаворваліся пытанні далейшай тэхнікі гэтых капітальстых арганізацій, аб'яднаніх і каардынаваных звязкамі. Першым пытаннем было пытанне аб фінансаванні, дзе ўжо становіца пакінутым штабам піемецкіх фірм. Як можа быць піемецкі сумніўня, што які-б пібылі матывы згады Блеймана, на звязаныя вышэй адлічэніі, самы факт яго ўдзелу ў гэтай нарадзе даказан, а таксама і пакіданьне гаспадарчага будаўніцтва бальшавікоў шляхам установе добрых машын і што яны, наадварот, будуть тэрмініць гэтае будаўніцтва пастаўлюючы старых непрыгодных машын. Гэты факты пакідаюць асаблівую важнасць значэнне, калі іх разглядаць у вязкі з усёю дзеянісцю арганізацыі, якая была выкрыта ходам сследства. Шкодніцкая арганізацыя Донвугль-меса суўязь із толькі з аб'яднаніем бальшавікоў даеўскіх капітальніх у розных краінах, але і з радам піемецкіх фірм, якія запікаулены ў паказах па машынам і предметы абсталівання.

Гэты факты пакідаюць асаблівую важнасць значэнне, калі іх разглядаць у вязкі з усёю дзеянісцю арганізацыі, якая была выкрыта ходам сследства. Шкодніцкая арганізацыя Донвугль-меса суўязь із толькі з аб'яднаніем бальшавікоў даеўскіх капітальніх у розных краінах, але і з радам піемецкіх фірм, якія запікаулены ў паказах па машынам і предметы абсталівання.

Інжынеры і тэхнікі — змушчыкі

Падсудны Балкін, які працаў па піемецкім галоўнага механіка на Уласаўскай рудні, дакладаўся аб сувязі свайго брата з цэнтрам шкодніцкай арганізацыі ад прыліджаўшага піемецкага інжынера Гельлерса. У 1926 годзе ў жліі інжынер А. Е. Г. Отто быў кампенсаваны Рудчэнкаўскім і Горшуковічамі, а ў сакавіку 1927 году прыбыў у Рудчэнкаўскі манцер А. Е. Г. Майер. Абодвы гэтых служачых былі камандырованы ў СССР пасильнай вышэй нарады ў расійскім адделе А. Е. Г. Аб тым, што прыбыў Отто і Майер, меў на ўваже на толькі дзеўствы маты, але і іншы, пакідані падсуднагу Башкіну піемецкі інжынер Вагнер, які сказаў, што ён сам, Вагнер, інжы-

Нота Г. Чычэріна

паслу Патэзу

Савецкі ўрад патрабуе ад Польшчы нармальных умоў для працы прадстаўнікоў СССР

7-га мая Чычэрін уручыў польскаму паслоўшчу СССР Патэзу писму, у якім сказаў:

— Падзвінінія юду выявілі з поўной відомчысці адсутнасць гэтых элементарных умоў, якіх забылі пасыпчыці на падставе адміністраціўнага пасады прадстаўніка СССР у Варшаве.

Но прайшло ў 11 лістапада пасля трохнай памеры польскага пасады т. Войцеха, які змяніўся пасыпчыці на падставе адміністраціўнага пасады прадстаўніка СССР у Варшаве.

— Тут автаваццае аругі ў тым, што яны не выконваюць сваіх абавязкаў у адносінах кредиту. Намойму, аругі ў даным выпадку мала вінаваты, аругі хадзелі-б атрымліваць доўгатэрміновыя кредиты, іх, базуячы, куды лепш пашаць. Бенска, што падзычайна добра пісці вырашылі аб падыходе пасады прадстаўніка СССР у Польшчы.

Прычынай ёнага бліспрыкінні пасыпчыці, у якім пасыпчыці на падставе адміністраціўнага пасады прадстаўніка СССР у Польшчы, з'яўляецца пасложна спрыяўчыя обставіны, якіх змяніці тэхнічныя арганізацыі знаходзяць у толькі для выканання свайго злачынства замыслы.

І ў канцы прамоўца вінаваты, што сродкі на будаўніцтва ў мясоўшым гаспадарцы часамі атрымліваюцьца з вілікім спазнечнем.

Тав. Дзінкаў: У кредитаваныя развязы піемецкай гаспадаркі ёсьць некаторыя недахваты, адоль і тыя автаваццае ў адносінах кредиту, якія мы мелі па адрасе акрываконкаў. Треба, каб кредиты на развязы піемецкай гаспадаркі выдаваліся на больш дуўгі тэрмін.

Тав. Арнт: Пад развязы піемецкай гаспадаркі пасыпчыці трэба падвесыці больш моцную эканамічную базу і самую строгую і жорсткую пінавацьца. У нашым будаўніцтве пісці на асабных выпадках сустракаюцца моманты, калі з-за расцягнутасці будаўніцтва на дуўгі тэрмін частка сродкаў лежыць мёртвым капіталам. Гэтыя моманты мы можамі змяніці строгай пінавацьцаю і паступавасцю будаўніцтва. Першым расцягнутасці новае будаўніцтва ў большай ступені, чым у Польшчы, дейніцца піемецкіх прафесій.

Тав. Малаковіч: Наша затраты на мясоўшым гаспадарку павінны ісці на такіх яе галінах, якіх як мага больш у білжайшыя гады дадаць пабудоўкі трамваю ў Менску.

Тав. Малаковіч: Наша затраты на мясоўшым гаспадарку павінны ісці на такіх яе галінах, якіх як мага больш у білжайшыя гады дадаць пабудоўкі трамваю ў Менску.

Потым прамоўца вінаваты, што ў нас для будаўніцтва зусім слаба выкарыстоўваецца каменіне, што цягне за сабою штаркае выдаткаванье лясу.

Тав. Аляксеев: Усе моманты, высунутыя ў дакладзе тав. Карліні, зусім верны. Аднак, треба

ПЛЕНУМ ЦК КП(б)Б

Аб капітальных укладах у мясоўшым гаспадарку

Спрачкі па дакладу тав. КАРЛІНА

Актуальнасць і свялчавая пасыпчыці на пленуме гэтага пісці на падставе выклікала з боку ўдзельніка пленуму шырокіе і дзяліце агаварэнні данай справы. У расчышчаніх на ранішнім пасяджэнні 7 мая спрачках выступіла 11 таварышоў, у пераважнай свайгі якіх пасады пасыпчыці адсутнічалі.

Выступішы першым тав. Амброжац лічыць, што вілікім тэрмінам у справе будаўніцтва піемецкай гаспадаркі пасыпчыці віяўлецца то, што з вілікім спазнечнем атрымліваюцьца заказы абсталівання. Ён паказвае на пыклад з атрыманнем абсталівання для новаўбудаванай аршанскай электрастанцыі.

У нас у мясоўшым пісці пасыпчыці віяўлецца то, што з вілікім спазнечнем атрымліваюцьца заказы абсталівання для новаўбудаванай аршанскай электрастанцыі.

— Тут автаваццае аругі ў тым, што яны не выконваюць сваіх абавязкаў у адносінах кредиту. Намойму, аругі ў даным выпадку мала вінаваты, аругі хадзелі-б атрымліваць доўгатэрміновыя кредиты, іх, базуячы, куды лепш пашаць. Бенска, што падзычайна добра пісці вырашылі аб падыходе пасады прадстаўніка СССР у Польшчы.

Сродкі алісааблідація трацае як мага прадукцыйнай выкарыстотаць для развязы піемецкай гаспадаркі, гэту задачу траба вестра пасыпчыці і падыходзіці піемецкай гаспадаркі.

Тав. Яцкевіч: Мясоўшым гаспадаркі, памойму, павінна была мець больш увагі, як гэта ёй аддавалася да гэтага часу. Пададзел ВСНГБ па мясоўшым гаспадаркам ў кіраўніцтве апошній меў рад недахватаў.

Тав. Яцкевіч: Мясоўшым гаспадаркі, памойму, павінна была мець больш увагі, як гэта ёй аддавалася да гэтага часу. Пададзел ВСНГБ па мясоўшым гаспадаркам ў кіраўніцтве апошній меў рад недахватаў.

Тав. Стрэле: Примаючы падувагу то, што з сродкаў капітальнага ўкладання ў мясоўшым гаспадарцы часамі атрымліваюцьца з вілікім спазнечнем.

Тав. Дзінкаў: У кредитаваныя развязы піемецкай гаспадаркі ёсьць некаторыя недахваты, адоль і тыя автаваццае ў адносінах кредиту, якія мы мелі па адрасе акрываконкаў. Треба, каб кредиты на развязы піемецкай гаспадаркі выдаваліся на больш дуўгі тэрмін.

За апошній часі стварылі вілікі шум вакол будаўніцтва малочнай. Гэта зусім дарэмна, бо заражка ў будаўніцтве атрымалася толькі таму, што мы дэтальні і стала праверылі праекты, падыходзілі да не будаўніцтва з вілікай уважлівасцю і асьцярожнасцю. У канцы тав. Яцкевіч даводзіць мэлазодзіць пабудоўкі трамваю ў Менску.

Тав. Арнт: Пад развязы піемецкай гаспадаркі пасыпчыці трэба падвесыці больш моцную эканамічную базу і самую строгую і жорсткую пінавацьца. У нашым будаўніцтве пісці на асабных выпадках сустракаюцца моманты, калі з-за расцягнутасці будаўніцтва на дуўгі тэрмін частка сродкаў лежыць мёртвым капіталам. Гэтыя моманты мы можамі змяніці строгай пінавацьцаю і паступавасцю будаўніцтва. Першым расцягнутасці новае будаўніцтва ў большай ступені, чым у Польшчы, дейніцца піемецкіх прафесій.

Тав. Малаковіч: Наша затраты на мясоўшым гаспадарку павінны ісці на такіх яе галінах, якіх як мага больш у білжайшыя гады дадаць пабудоўкі трамваю ў Менску.

Тав. Малаковіч: Наша затраты на мясоўшым гаспадарку павінны ісці на такіх яе галінах, якіх як мага больш у білжайшыя гады дадаць пабудоўкі трамваю ў Менску.

Потым прамоўца вінаваты, што ў нас для будаўніцтва зусім слаба выкарыстоўваецца каменіне, што цягне за сабою штаркае выдаткаванье лясу.

Тав. Аляксеев: Усе моманты, высунутыя ў дакладзе тав. Карліні, зусім верны. Аднак, треба

Пасыпчыці развязы піемецкай гаспадаркі разгледзіці пісці на пленуме пасяджэнні тав. Карліні, зусім слаба выкарыстоўваецца каменіне, што цягне за сабою штаркае выдаткаванье лясу.

Пасыпчыці развязы піемецкай гаспадаркі разгледзіці пісці на пленуме пасяджэнні тав. Карліні, зусім слаба выкарыстоўваецца каменіне, што цягне за сабою ш

На працэсе „Грамады”

Працялку да таго, што дэпутаты Грамады гасарылі з парламенцкое трывуны. Рак-Міхайлоўскі так хартаўшчыў у урад Пілсудзкага: «Мы ведаем, што і в гэты урад, і після іншых буржуазных грады ён съмніць сутнасці буржуазнага режиму. Усе несправядлівасці і прыгнечальне съмніць толькі рабоча-сялянскі ўрад».

Валошын, хартаўшчыў польскую юстыцыю, гаворыць:

«Міністэрства юстыцыі—гэта турышчыў. У суддзяніў усе руки ў крэві. Суддзя—царкія слугі».

Весь лёгі адносін Грамады да польскага суду, — патэтычна ўспікае праўкір. Тараўшкевіч у звязку з майдані пераваротам,— працягае праўкір,— кажа, што пераварот па дадзеных після ўлады рабочымі і сялянамі. Іспнучая канстытуцыі—гэта крывавы терор шахтні. Тараўшкевіч заклікае да таго, каб гэты аўзунг вінуць у масы і падкіслівае, што становішча мас зменіць не канстытуцыя, а толькі захон улады рабочымі і сялянамі.

Потым вельга абмінцуя факты перавароту. Старшыни гуртка Тату забівае Кузьму, другі старшыня гуртка Юдэйнак забівае Івашкевіча, а Тараўшкевіч гаворыць з гэтага поваду:

— «Помста саладзеў меду».

Савецкі Менск радуеца: «Беларуская Грамада ажтыка змагаецца з палітычнімі». Потым,—кажа праўкір,— стралілі ў Дацловіча, які не плаціў падатку і разкрыту ўцікалі ў Расію. Падсудныя залу́даў пам тут наказаны. Дэпутат

Мітла заклікаў салані не плаціць падатку.

Валошын сэльдзіц на вёсках і тубуджае съмніць супрече кадэйністах. «Мы не дазволім, каб на нашай землі існаваў таўшчі парадакі. Мы беларусам спакон злакоў, а вы шахтні, вы тут чужакі».

Грамада Валошына была так імінічна, што старшыня сейму прынушаў быў выкінуць частку стэраграмы. Валошын між іншымі гаворыць:

У Зах. Беларусі камі не заб'юць у турме, дык змораць з голаду».

І вось гэты аўзунг паны суддзяў, распуштываючы ў лістоўках і відлюца ў масы.

Праўкір пераходзіць да харатаўшчыкі адносін Грамады да ураду Пілсудзкага пасля майдані перавароту. Грамада зачала на гаворыць гэты дэзумант, калі не аб непасреднай сувязі паміж Грамадой і КІІР. Начынаў дэпутаты на ведам, што іх дэйнасць, альчына, аднак, Бурковіч зажыў на мітингу:

«Пасля французскіх ілюзій—пачалася французская хвароба, а пасля ангельскіх ілюзій—паступіць ангельская хвароба»,—гаворыць у свайіх правах Тараўшкевіч. Падсудны, які признаючы сваіх, залу́длі тут, што усе іх дэйнасць была толькі вымушанай дэпутацічных аўзінкаў. Валошын на адным з мітингаў зажыў, злак, што канстытуцыя зъяўліла толькі арганізацый белага терору. На мітингах дэпутаты пыталі, што хоць плаціць падаткі, хто хоча спу́жыць у аўзі. Зусім зразумела, што не плаціў падатку і разкрыту.

(Пратык будзе).

зілі на мітингах, што судды зъяўляючы катамі, в міністэрства юстыцыі—міністэрствам несправядлівасці і турму. Ці-ж гэта ёсьць парламенцкай дэйнасць?

У пратаколе аднаго гуртка Герады прыста запісала, што падашыць свой лес можна ўласнай рукой. Німа нічога дзіўнага, што гравёр паступае земшчынай і серцы трылога. Усе чакаюць нечага. Увесну чакаеца паўстаньне. У сакратыце КІІР была знойдзена спраўдзіца аднай з арганізацый, якой назначалася: «Альбусі ў тым з 1.500 чалавек. Прывята была распуштываючы, якія патрабаваюць вызваленія палітычных волюнтараў. Гаёгула настрыг узлынты. Надрукі на плацім, арганізуем Грамаду». Аб чым гаворыць гэты дэзумант, калі не аб аўтарскіх сувязях паміж Грамадой і КІІР. Начынаў дэпутаты на ведам, што іх дэйнасць, альчына, аднак, Бурковіч зажыў на мітингу:

«Я ведаю, што мене чакае 10 год турмы, якім іх менш я ўсё перацису і працягаць не перастану».

Кожам з дэпутату меў свой рагін дэйнасці. Маральныя забойні, залу́длі тут, што пасля Івашкевіча зъяўліла іншы дэпутацічны аўзінок. Валошын на адным з мітингаў зажыў, злак, што канстытуцыя зъяўліла толькі арганізацый белага терору. На мітингах дэпутаты пыталі, што хоць плаціць падаткі, хто хоча спу́жыць у аўзі. Зусім зразумела, што не плаціў падатку і разкрыту.

(Пратык будзе).

зілі на мітингах, што судды зъяўляючы катамі, в міністэрства юстыцыі—міністэрствам несправядлівасці і турму. Ці-ж гэта ёсьць парламенцкай дэйнасць?

У пратаколе аднаго гуртка Герады прыста запісала, што падашыць свой лес можна ўласнай рукой. Німа нічога дзіўнага, што гравёр паступае земшчынай і серцы трылога. Усе чакаюць нечага. Увесну чакаеца паўстаньне. У сакратыце КІІР была знойдзена спраўдзіца аднай з арганізацый, якой назначалася: «Альбусі ў тым з 1.500 чалавек. Прывята была распуштываючы, якія патрабаваюць вызваленія палітычных волюнтараў. Гаёгула настрыг узлынты. Надрукі на плацім, арганізуем Грамаду». Аб чым гаворыць гэты дэзумант, калі не об аўтарскіх сувязях паміж Грамадой і КІІР. Начынаў дэпутаты на ведам, што іх дэйнасць, альчына, аднак, Бурковіч зажыў на мітингу:

«Я ведаю, што мене чакае 10 год турмы, якім іх менш я ўсё перацису і працягаць не перастану».

Кожам з дэпутату меў свой рагін дэйнасці. Маральныя забойні, залу́длі тут, што пасля Івашкевіча зъяўліла іншы дэпутацічны аўзінок. Валошын на адным з мітингаў зажыў, злак, што канстытуцыя зъяўліла толькі арганізацый белага терору. На мітингах дэпутаты пыталі, што хоць плаціць падаткі, хто хоча спу́жыць у аўзі. Зусім зразумела, што не плаціў падатку і разкрыту.

(Пратык будзе).

зілі на мітингах, што судды зъяўляючы катамі, в міністэрства юстыцыі—міністэрствам несправядлівасці і турму. Ці-ж гэта ёсьць парламенцкай дэйнасць?

У пратаколе аднаго гуртка Герады прыста запісала, што падашыць свой лес можна ўласнай рукой. Німа нічога дзіўнага, што гравёр паступае земшчынай і серцы трылога. Усе чакаюць нечага. Увесну чакаеца паўстаньне. У сакратыце КІІР была знойдзена спраўдзіца аднай з арганізацый, якой назначалася: «Альбусі ў тым з 1.500 чалавек. Прывята была распуштываючы, якія патрабаваюць вызваленія палітычных волюнтараў. Гаёгула настрыг узлынты. Надрукі на плацім, арганізуем Грамаду». Аб чым гаворыць гэты дэзумант, калі не об аўтарскіх сувязях паміж Грамадой і КІІР. Начынаў дэпутаты на ведам, што іх дэйнасць, альчына, аднак, Бурковіч зажыў на мітингу:

«Я ведаю, што мене чакае 10 год турмы, якім іх менш я ўсё перацису і працягаць не перастану».

Кожам з дэпутату меў свой рагін дэйнасці. Маральныя забойні, залу́длі тут, што пасля Івашкевіча зъяўліла іншы дэпутацічны аўзінок. Валошын на адным з мітингаў зажыў, злак, што канстытуцыя зъяўліла толькі арганізацый белага терору. На мітингах дэпутаты пыталі, што хоць плаціць падаткі, хто хоча спу́жыць у аўзі. Зусім зразумела, што не плаціў падатку і разкрыту.

(Пратык будзе).

зілі на мітингах, што судды зъяўляючы катамі, в міністэрства юстыцыі—міністэрствам несправядлівасці і турму. Ці-ж гэта ёсьць парламенцкай дэйнасць?

У пратаколе аднаго гуртка Герады прыста запісала, што падашыць свой лес можна ўласнай рукой. Німа нічога дзіўнага, што гравёр паступае земшчынай і серцы трылога. Усе чакаюць нечага. Увесну чакаеца паўстаньне. У сакратыце КІІР была знойдзена спраўдзіца аднай з арганізацый, якой назначалася: «Альбусі ў тым з 1.500 чалавек. Прывята была распуштываючы, якія патрабаваюць вызваленія палітычных волюнтараў. Гаёгула настрыг узлынты. Надрукі на плацім, арганізуем Грамаду». Аб чым гаворыць гэты дэзумант, калі не об аўтарскіх сувязях паміж Грамадой і КІІР. Начынаў дэпутаты на ведам, што іх дэйнасць, альчына, аднак, Бурковіч зажыў на мітингу:

«Я ведаю, што мене чакае 10 год турмы, якім іх менш я ўсё перацису і працягаць не перастану».

Кожам з дэпутату меў свой рагін дэйнасці. Маральныя забойні, залу́длі тут, што пасля Івашкевіча зъяўліла іншы дэпутацічны аўзінок. Валошын на адным з мітингаў зажыў, злак, што канстытуцыя зъяўліла толькі арганізацый белага терору. На мітингах дэпутаты пыталі, што хоць плаціць падаткі, хто хоча спу́жыць у аўзі. Зусім зразумела, што не плаціў падатку і разкрыту.

(Пратык будзе).

зілі на мітингах, што судды зъяўляючы катамі, в міністэрства юстыцыі—міністэрствам несправядлівасці і турму. Ці-ж гэта ёсьць парламенцкай дэйнасць?

У пратаколе аднаго гуртка Герады прыста запісала, што падашыць свой лес можна ўласнай рукой. Німа нічога дзіўнага, што гравёр паступае земшчынай і серцы трылога. Усе чакаюць нечага. Увесну чакаеца паўстаньне. У сакратыце КІІР была знойдзена спраўдзіца аднай з арганізацый, якой назначалася: «Альбусі ў тым з 1.500 чалавек. Прывята была распуштываючы, якія патрабаваюць вызваленія палітычных волюнтараў. Гаёгула настрыг узлынты. Надрукі на плацім, арганізуем Грамаду». Аб чым гаворыць гэты дэзумант, калі не об аўтарскіх сувязях паміж Грамадой і КІІР. Начынаў дэпутаты на ведам, што іх дэйнасць, альчына, аднак, Бурковіч зажыў на мітингу:

«Я ведаю, што мене чакае 10 год турмы, якім іх менш я ўсё перацису і працягаць не перастану».

Кожам з дэпутату меў свой рагін дэйнасці. Маральныя забойні, залу́длі тут, што пасля Івашкевіча зъяўліла іншы дэпутацічны аўзінок. Валошын на адным з мітингаў зажыў, злак, што канстытуцыя зъяўліла толькі арганізацый белага терору. На мітингах дэпутаты пыталі, што хоць плаціць падаткі, хто хоча спу́жыць у аўзі. Зусім зразумела, што не плаціў падатку і разкрыту.

(Пратык будзе).

зілі на мітингах, што судды зъяўляючы катамі, в міністэрства юстыцыі—міністэрствам несправядлівасці і турму. Ці-ж гэта ёсьць парламенцкай дэйнасць?

У пратаколе аднаго гуртка Герады прыста запісала, што падашыць свой лес можна ўласнай рукой. Німа нічога дзіўнага, што гравёр паступае земшчынай і серцы трылога. Усе чакаюць нечага. Увесну чакаеца паўстаньне. У сакратыце КІІР была знойдзена спраўдзіца аднай з арганізацый, якой назначалася: «Альбусі ў тым з 1.500 чалавек. Прывята была распуштываючы, якія патрабаваюць вызваленія палітычных волюнтараў. Гаёгула настрыг узлынты. Надрукі на плацім, арганізуем Грамаду». Аб чым гаворыць гэты дэзумант, калі не об аўтарскіх сувязях паміж Грамадой і КІІР. Начынаў дэпутаты на ведам, што іх дэйнасць, альчына, аднак, Бурковіч зажыў на мітингу:

«Я ведаю, што мене чакае 10 год турмы, якім іх менш я ўсё перацису і працягаць не перастану».

Кожам з дэпутату меў свой рагін дэйнасці. Маральныя забойні, залу́длі тут, што пасля Івашкевіча зъяўліла іншы дэпутацічны аўзінок. Валошын на адным з мітингаў зажыў, злак, што канстытуцыя зъяўліла толькі арганізацый белага терору. На мітингах дэпутаты пыталі, што хоць плаціць падаткі, хто хоча спу́жыць у аўзі. Зусім зразумела, што не плаціў падатку і разкрыту.

(Пратык будзе).

камсамолу

Даклад тав. Чапліна

Са справаўдзачай Цэнтральнай Банкніцы УССР выступіў генеральны сакратар ЦК УССР тав. Чаплін.

«Выразная пілакаўшчына лініі ЦК УССР,— сказаў т. Чаплін,— садзейнічала значэнню падзеічнага ролі камсамолу, партыі і савецкай улады. За апошнія гады камсамол перадаў у партыю больш 300 т. члену. Сродкі ўступіўшыя у партыю за апошні год складалі 15% з усіх членоў УССР. Камсамол складае 35% працоўнікаў камсамольцаў. У апошніх

Безгаспадарчасьць—пад абстэрэлам рабочай крытыкі

Прадукцыйнасьць працы на фабрыцы „Чырвоны Каstryчнік“ зьнізілася на 12 проц.—Тысячи рублёў выкідае на вецер кардонная фабрыка

Ці гэта—рацыяналізацыя?

Агульная выпрацоўка расце, але і сабекошт павялічваеца

(Фабрыка «Чырвоны Каstryчнік», Мазыр)

Дытворчыя пытанні: рацыяналізацыя вытворчасці, пуск фабрыкі на тры велічыні, махавізы фабрыкі широкі аблігарваліся па пасяджэнні бюро языка, на партыйных сходах, на пасяджэнні вытворчай парады і камісіі. Аблігарвальне выявіла рад пікавых момантаў.

Не думыці дырэктары, рацыяналізацыя вытворчасці, пуск фабрыкі на тры велічыні, махавізы фабрыкі широкі аблігарваліся па пасяджэнні бюро языка, на партыйных сходах, на пасяджэнні вытворчай парады і камісіі. Аблігарвальне выявіла рад пікавых момантаў.

Не думыці дырэктары, рацыяналізацыя вытворчасці, пуск фабрыкі широкі аблігарваліся па пасяджэнні бюро языка, на партыйных сходах, на пасяджэнні вытворчай парады і камісіі. Аблігарвальне выявіла рад пікавых момантаў.

Але вось вам лічбы, якія гаворяць зусім супротыўнае. Прадукцыйнасьць

працы зьнізілася на 12,8 проц., зарплата павялічилася на 2 проц. У гэтых

годах было шмат тэхнічных прастоў, якія здабіліся, аразумела, на выпрацоў

цы прадукцыі.

Ца вытворчай праграме куб. метр фонты равняецца 33 р. 16 к., а па справе сабекошт куб. метра базоўкі 36 р. 14 к. Причыны?—Адміністрацыя тлумачыць іх тэхнічнымі прастоўмі, дрэней зімой, адміністрацыя рабочых на дытрымавую падрыхтоўку.

Але ўдараючы прадукцыі і звычайную прадукцыйнасьць праца тлумачыць на толькі гэтым. Траба было прызначыць рабочыя за звычайніне падакону, а не аблігарвальца пераходам па трох велічыні і здвоюванні павялічэннем аўтападъёмнай кулькасці выпрацаванай прадукцыі.

Рацыяналізацыя—гэта не толькі рост падрыхтоўкі, або махавізы фабрыкі. Рацыяналізацыя—гэта таксама рост прадукцыйнасьці працы, патаненне сабекошт фабрыкету, даслідзенне найбóльшых эканамічных эфектаў при найменшай затраце сілы.

Якако-рацыяналізацыя можа быць, калі, напрклад, выдатак альбуміну на 1 куб. метр фабрыкі павялічыўся, у падыходзе з вытворчай праграмай—з 8,7 кіл. да 10,26.

Рабочы

Головацяпстві і нокладныя выдаткі Рабкор б'е трывогу

(Кардонная фабрыка імя Леніна, Пухавічы)

Мы ўжо пісалі аб тым, што на шыны, выпісаныя для фабрыкі, быў адпраўлены чакунецці ў Рагачоў. Гэта ўжо выявіла іюнон пагоршалі і

Падсткі—выйходцам

(Гута імя Домбала, Нова-Барысаў)

Трэбі больш запхвочваць рабочую ініцыятыву

Нашы гаспадаркі відзіўляюцца, чаму гэта так мала вынаходцаў на заводзе? Памойму, відзіўляцца віма чаго, сама адміністрацыя забівае рабочую ініцыятыву.

Весь вам пара фактаў.

9 месяцаў паводле цып капітальнага рамонту заводу рабочыя тав. Саўліт сваім вынаходствам з'еканоміў заводеу на рабочай сіле багаты 900 р.

Прыдзецца, відаць, камісію па вынаходстве падштурхнуць, каб іншыя ініцыятывы

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Пры гэткім падыходзе да вынаходцаў вікім чынам не зварушыши гэтую справу з мёртвага пункту.

Прыдзецца, відаць, камісію па вынаходстве падштурхнуць, каб іншыя ініцыятывы

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Сабекошт запалак драгі

Рабочыя прарапануюць...

(Фабрыка запалак «Чырвонае Бярэзіна»)

Нам не ўдалося да гэтай пары

зальніца сабекошт запалак.

шыны, і плаціць ім па сярэднім за-

работку.

Рабочыя лічыць

неабходным у

дзялішчы: ПЕРАІСЫЦІ АД ВЫ-

ПРАЦОЙКІ ЗАПАЛАК З ЧЫРВО-

НЫМ ГАЛОУКАМІ ДА ЧОРНЫХ,

членскіх ўзносі, МОПР, шефта-

варства, Рутадор...

Маленьki фэльетон

Щ ПАТРЭБНА ЗАРПЛАТА?

Гэта пытанніе ўзыніла сярод рабочых нова-барысаўскіх гуты імя Домбала. Абміркоўваецца гэта пытанніе ў сувязі з тым, што многі рабочы пры атрыманні пэнсіі ГОЛЫКІ РАСПІСВАЮЦІА ў ведамасцях, а гроши не атрымліваюць. Уся зарплата, ці пераважная частка яе, вылічаецца заводскай кантрорай па розных съпісах многіх заводзіх, грамадзіх і гарадзіх арганізацій.

Пры гэткім падыходзе да вынаходцаў вікім чынам не зварушыши гэтую справу з мёртвага пункту.

Прыдзецца, відаць, камісію па вынаходстве падштурхнуць, каб іншыя ініцыятывы

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Причынай падыходзе да вынаходцаў па міністэрству ёсць таго, што за адсутнасць сіл і аргументаў

да працы. Гэта не прэм'яньне, а падачка.

Рабочыя выкрылі шэраг абураючых фактаў у будаўніцтве

На ахруговай канфэрэнцыі будаўнікоў

З пачатку будаўнічага сезона

прайшло ўсяго толькі тры тыдні, але за гэты кароткі тэрмін ужо выявілася, што дашпушчана шмат памылак і непарафдкі у справе будаўніцтва. Весь як характеристыка заваў

на Менскай ахруговай канфэрэнцыі будаўніцтва прадстаўнікі Менскага ахрэ

плюну.

Сёлетніе будаўніцтва ў Менску будзе каштаваць каля 14 мільён.

Для аблугаўвання такога вялікага будаўніцтва ў Менску не хватіць

кватэраў, але ў адноўленіі

з'яўляюцца падыходы да падыходаў. Для аблугаўвання такога вялікага будаўніцтва ў Менску не хватіць

кватэраў, але ў адноўленіі

з'яўляюцца падыходы да падыходаў.

Даклад прадстаўнікі ахрэ

плюну

Сімейнае становішча хворых хвароў у Менску.

У 1922 годзе Гайденберг паведаў хворых вострай інфекційнай (мужчын і жанчын) 268, у 1925 г.—576, у 1926 г.—633 і ў 1927 г.—768. Сівежыя формы сіфілісу (мужчын і жанчын) у 1924 г.—532, у 1925 г.—892, 1926 г.—616 і ў 1927 г.—143 хворых.

Сімейнае становішча хворых хвароў у Менску.

Камітэт Беларусі атрымаў пачатку на перасяльчыне 150 сім'яў у Крым.

Дыспансер мае сваіх кансультантаваў па ўсіх дзіцячых кансультантавах і таксама кансультантавах для ціхарных жанчын. М. К.

Пом. ЦИРКА.
АНОНС! НА-ДНІХ АНОНС!
ПРИБЫВАЕТ
научно-показательная передвижная
ЗООВЫСТАВКА
ЖИВЫХ ЗВЕРЕЙ
О дне открытия будет обявлено особо

ГАСТРОЛІ ЛЕНИНГР. ПЕРЕДВІЖН. ИМ. ЗАСЛУЖ. АРТ. П. П. ГАЙДЕБУРОВА И Н. Ф. СКАРСКОЙ ТЕАТРА
среда, 9 мая „ВОЛЧЬЯ НОЧЬ“ Ж. ТУДУЗ
Начало в 8-е пол. час. веч.
Управ. Г. О. Уманский
Грандіозны мастакі баянік

Кіно-тэатр „Еўрапа“
Кіно „Зямля у палоне“
у галоўных ролях наўмыслы ансамбль сіядовых кіно-артыстых

Кіно „Чырвоная Зорка“
Кіно „ПРАЛЕ-ТАРЫ“
Кіно „Інтэрнацыянал“
Кіно „Дон-Дызго і Палагея“
„Рыгора Красавіна“ (жывая сатыра)
Пачатак спасаючай апераціі па грамадскім труну-прыемлю-чэнскім фільме

ГАРЫ НІЛЬ ЧАЛАВЕК БЯЗ НЭРВАЎ

Працапекты „Будаўнік“
— ВЫТВАРАЕ РОЗНЫ —
рамонтна-будаўнічыя РАБОТЫ
Ленінская, 42, тэл. № 689.

АДПУСКНІКІ!
Паведамленіце ў аддзел падпіскі газеты „Звязда“
ВАШ НОВЫ АДРАС.
Вам будзе пасылацца газ. „Звязда“ па месцы знаходжання ў воднуску
БЕЗ АСОБНАЙ ДАПЛАТЫ.

Перасяльчыне 150 сім'яў у Крым

У пятніцу, 11-га мая, а 6 з пад. гадзіні ўвечары, у клюбіце імя Карла Маркса скіравана сход гарнізоннага партрафантызу па пытанні аб выніках 4-га КАНГРЭСУ ПРАФІНТЭРНУ.

Дакладчык тав. ГЭІ.

Члены і членкі партыі ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б уваходзяць па сваіх пасведчаніях, востатнія па білетах, якія будуць атрымоўвашца ў РН КП(б)Б МЕНАКРУГНОМ КП(б)Б.

БУХГАЛЕРІИ,
НАЛЬЧУЛЯЦІИ
І СТАТИСТИКІ

Фібровые світлого прынадобства разных фасонов хорашага качества по дешевым ценам. Мінск, Старая Башковіца, д. № 186, во дворе, тэл. 5-07-17. Т-во „ДІЗЛЭКТРІК“.

КОЗЫРЬКІ

ПРОВОЛОЧНУЮ ТКАНЬ
СЕТКУ и ПЛЕТЕНКУ

Ізг. 1-я Бел. Пром.-Кооп. Артель „СМЫЧКА“ г. Минск, 2-я Старовіленская вул., д. № 16.

Прейс-курант по требаванню бесплатно.

Асоб. якія ведаюць месцазахаджанінне гр-на Карапевіча, які працаваў ў слуцкім аддзяленні Белдзяржвыдавецтва, просьба паведаміць у гал. кантру газ. «Звязда»: Мінск, Савецкая, 63.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакументы лічыць несапраўдны:

№ 4 За красавік м-ц ЧАСОСІС № 4
„БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ“
Орган ЦК КП(б)Б, пад рэдакцыяй т. Кнорына.

З МЕСТ:

АКСЮЧЫЦ. Задатка сельска-гаспадарчай кааперацыі ў сувязі з пастапаваніем XV з'езду Усесіл(б)РБК.

І. ШАЛИМА. Камсамол і барацьба з боракратызмам.

Н. КОНОПЛІН. Фашызм, як новейшая форма буржуазнай диктатуры.

І. ПЕРЕПЕЧКО. К. Марко і Ф. Энгельс о крестьянах: вопрос.

Б. Н. ПОПОВ. Особенности партіі: оптэльства в Красной армии и зачада в воснаванні коммунистов.

А. В.—АУ. Друк арганізаціі мас на барацьбу з борацтвам.

Л. НОЗІК. Численны состав и дынаміка КП(б)Б за 1926 г.

Е. РИВЛІН. О том, как у нас вільняется ляліскій дозунг: «Лучше меншее да лучше».

Наша трыва.

А. БАЛІЦКІ. Аб беларускіх школах з польскімі ухіламі.

СУХАРЕВ. Практыческія задачі по колективізацыі сельскога хоўства.

Н. РАЗУМОВ. К віопросу об улучшении качества массовой работы на производстве.

На мясцох.

М. Л. ЛУРЬЕ. Беглыі анализ пытэкі местнага хоўства Віцебшчыцы і Лебедзеў. Камуністы! камсамольцы на сваіх гаспадарчыцца.

Н. П. КАВАЛЕУСКІ. Праца з беднотой.

Гістарт:

Вывучайце гісторыю партыі.

У ЦК КП(б)Б.

Рэзюміны
БІБЛІЯГРАФІЯ

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 1-м-25 к. На 6 месяцаў—1 р. 20 к.
На 3-м-ы—65 к. На год—2 р. 25 к.

Падпіска прымаецца па ўсіх кіштова-тэлеграфных канторах і аддзяленнях БССР.

Адрес рэдакцыі: Мінск, ЦК КП(б)Б, Аддзел Друку

На аблістыванне аднаго ліста—250—300 руб.

Разам з кількасцю пашырэннем сеткі нарада адзначыла і якласнае наўчальнае школнае прызы. Багучы год быў перадовым годам у адносінах да пашырэння тэрміну пашырэння ў школе. Усе акругі адзначылі, што давокуючую нараджай кампаніі пачатак пашыральнага труду амаль у ўсіх школах быў нормальным, асабіца ў тых пунктах Мінскіх акруг, якія былі ўведзены асабізковасць пашырэння.

Асабізівасцю гэтага году была давамога дзесяці бедноты. Былі адпушчаны, прадаць, пазначаны сумы па маскоўным бюджетзе, якія ў большасці пашырены на дзяячынства вучняў другога кавалентнага школы, а ў Мінскай акрузе, гарадзістру чынам, па дзяячынству дзесяці першага калонтура тых школ, якія ўнедзена асабізівасць усесаульнага пашырэння.

У сувязі з значым пашырэннем сеткі школ па ёндзітнама сроці скараціўшыся лік так званых дагаворных школ, якія ўтрымліваліся выкладчыкамі на сродкі насельніцтва. У мінукіх годзе іх было 95 з 2.311 вучнямі, а сёлета толькі 21 з 527 вучнямі.

Права пастаўліўшася пекалікі пазнешася ў сэнсе скрачаныя нагружкі. Так, у мінукіх годзе па аднаго настапніка іх прыходзіліся ў срэднім 48,3 вучня, а ў гэтых годзе—16 вучня.

Справа са школьнім будаўніцтвам і ў гэтых годзе стаць на вельмі здаўніяча. Напершое воднуск бюджетных сродкаў значна вымніліся; замест патрабаваных па пляне бяз Гомельччыны 1.419 тысяч адпушччанія толькі 680.000 руб. Прычым і гэтыя грошы ў связі з позыўм пашырэндзіўшымі болжнасткамі пашырэнія відаў пашырэнія відаў пашырэнія відаў агульных, падбудова школаў часта рабілася без захавання самыя элементарныя будаўнічыя правила. Німа вільняе спраўдаслов'я і контроль у школьнім будаўніцтве. Справа можа быць пашырена толькі ў тым выпадку, калі ў кожным раёне будзе съяздамі ў будаўніцтве тэхнікі, які будзе адказаваць за тэхнічную частку побудовы школы. Нарада разглядела вельмі падрабігова бальшае пытанне аб школьнім будаўніцтве. Асабіна цікава стаіць гэта пытанне ў адносінах якласнага будаўніцтва. Дакладчыкі вільняе што поўнай адсутнасці тэхнічнага пагляду на школьніх падбудова школаў часта рабілася захаванне самыя элементарныя будаўнічыя правила. Німа вільняе спраўдаслов'я і контроль у школьнім будаўніцтве. Справа можа быць пашырена толькі ў тым выпадку, калі ў кожным раёне будзе съяздамі ў будаўніцтве тэхнікі, які будзе адказаваць за тэхнічную частку побудовы школы. Нарада разглядела і зашвердзіла праект здатных школьніх будынкаў і сісцемы педагогічных нормах школьніх памышленій.

М. Б.

Да юбілею кас ашчаднасці
што робіцца на мясцох

МАГІЛЕЎ. Акруговай плянавай камісіі пашырэнія ашчаднай арганізацыі пашырэнія ашчаднай сіравы на Марі-Лісускай акрузе. Наводзіло гэтага пляну разнавідзін упраўленіем РВК.

Вучотная конская кніжка № 229 Саў-Коўскага Н. О., выд. б. Беліцянскім ВВК.

Вучотная вайсковая кніжка Навідзіка В. Д., выд. Расонскім РВК.

Асабовая кніжка № 61 Зайцева А., выд. Журавіцкім РВК.

Вучотная конская кніжка Германа Н. Я. Асабовай кніжка № 52 Некрашевіча А. З. С., выд. Лельчыцкім РВК.

Хітров на суму 24 р. Жыцько А., выд. К. Савахва. Фінад.

Вучотная конская кніжка № 121 Мечнічевіча В. А., выд. Барысіцкім РВК.

Асабовая картка Дзягіля З. А., выд. А. Б. Сененскім ВВК.

Мітрычна вынісіц № 97 Гарыцкай А., выд. Барысіцкім РВК.

Асабовая картка № 28 Савіцкага І. М., выд. Азарэнкі РВК.

Вучотная вайсковая кніжка А. Н., выд. Капыцельскім РВК.

Вучотная вайсковая кніжка Маркава З. І., выд. Краславіцкім РВК.

Членскі білет № 44218 Шалаева І., выд. Акадэміческім сельгасстробоч.

Асабовое пасыходзяньне № 442 Шиманавіч Галеева, выд. Барысіцкім РВК.

Асабовая кніжка № 18 Рыбікава Ф., выд. б. Абольскім вол.

Вучотныя конскія карткі за № № 2141, 346 Маркевіча А., выд. Слуцкім РВК.

Пашарт № 491 Марголіна А. Е., выд. Тураўскім РВК.

ВОРША. Акруговай плянавай камісіі пашырэнія ашчаднай арганізацыі пашырэнія ашчаднай сіравы на Марі-Лісускай акрузе. Наводзіло гэтага пляну разнавідзін упраўленіем РВК.

У сваім пастававе па гэтым пытанні прыведзім акруговікому правінційнаму рабінанкам, сельселястам, гарадзістам і меставістам пісьварыць ашчаднай ўпраўленію на правадомы юбілей, узяўшы пад свой кантроль і вепсірадное віраўніцтва гэтую працу.

Цэнтральнае каса врабіца ўзвесі гарызантам і ЖАКТамі аб прызначэнні горадзе прац касы ашчаднай плаці з электрычнасці і кватру.

правадомы юбілей клюбу Карла Маркса будзенца чарговыя ашчаднікі сход работніц і жонак рабочых.

Просіба звініца без спазненія.

Попыт на працу

На сікцыі разумовай працы для сікцыі на працу патрабована 1 рабочыя сікцыі, 1 прафава, 1 машыністка, 1 чарговік і 11 фармацэўтаў.

Адказыны рэдактар

Я. АСЬМО